

САВЕЦКАЯ ВЕЛАРУСЬ

ВЫДАНЬНЕ ў СЕБЕЛАРУСКАГА ВЫКАНАУЧАГА КАМІТЭТУ САВЕТАЎ

Пралетарыі ўсіх краіў, злучайцеся!

Копіт нумару—15 руб. (вып. 22 г.)

Падпісная плата—
Звычайная—400 р. льготная—300 р.
Плата за абвесткі—300 руб. за радок пятагу.
Сьпешныя—на 50% даражэй.
Плата за публікацыю аб страце дакументаў:
За 1 дакумант—500 руб.
кожны дадатковы—200 руб.
кожны квітаны—100 руб.
Чырвоны і ўтрыманьні Сав. Зьвязьскі—дарэмна.
Падпіска і абвесткі прымаюцца ў Контра-
агентстве пры Дзяржаўным Выдавецтве.
(Менск, Петрапаўлаўская, 8).

Адрэс рэдакцыі і адміністрацыі
МЕНСК, Захаравская, 97.

Трэці год выданьня.

Штодзённая газета.

№ 266 (671). Чацьвер, 30-га лістапада 1922 г.

Прымаецца падпіска НА СЬНЕЖАНЬ м-ц г. г. на мясцовыя і цэнтральныя газеты.

Падпіска прымаецца ў Контрагентстве Ц. В. К. Беларусі. (Петрапаўлаўская, 8.)

Сельская гаспадарка—наша сіла.

Агульна-грамадзянскі падатак, які павінен быць сабраны ў гарадох не пазьней 15 сьнежня, а на вёсках—1 лютага, выключна пойдзе на паліпшэньне і адбудову сельскай гаспадаркі і зьнештажэньне вынікаў голаду.

Трэба прызнацца, што сельская гаспадарка ў нашай земляробнай краіне—гэта грунт здаровага жыцьця рэспублікі. Ні гандаль, ні прамысловасьць у нас не пасуецца ні на крок уперад, калі ня будзе як след наладжана сельская гаспадарка.

Калі ў Савецкай фэдэрацыі наогул сельская гаспадарка з прычыны вайны, голаду, дробнай апрацоўкі, угнаеньня і інш. знаходзіцца ў заняпадзе, то што казаць тады аб Савецкай Беларусі ў прыватнасьці, якая й да вайны ў гэтых адносінах была ніжэй ускай крыткі, а ў часе вайны зусім зьехала на ні го.

Вайна ў вёсцы аднімала і лат працаўнікоў, жыўлы, ламаліся будыні і сельска-гаспадарчыя прылады. І абшары нашай рэспублікі, дзе поўныя сем гадоў не пераставалі грукнуць гарматы, дзе ўся зямля была зрыта аэонамі,—больш іншых мясцовасьцяў адчула на сябе гэты цяжар барацьбы. У выніках усіх гэтых пертурбацый—сельская гаспадарка зьнішчана, зруйнавана. Толькі ў апошнія гады яна пачала павярнуць апраўляцца, станавіцца, як кажуць, на ногі.

Але самой ёй стаць на ногі вельмі цяжка і нават немагчыма. Патрэбна дзяржаўная дапамога, якая і выявіцца ў агульна-грамадзянскім падатку.

Патрэбны сродкі, каб палепшыць і адбудаваць селянскую гаспадарку. У гэтым павінна быць зацікаўлена ўсе грамадзянства рэспублікі, а ў першую чаргу—само сялянства.

І дабрабыт рабочых таксама за-

лежыць ад росквіту сельскай гаспадаркі. Больш хлеба—будзе ён таней, а значыцца, будучы таней і ўсё рэчы гарадскога вырабу, адкуль жа вынік, што ў большым ліку будучы яны спажывацца, і жыцьцё рабочага пойдзе куды лепей.

Гэта ўсё павінны зразумець і сяляне і рабочыя і выпэўніць гэты падатак, ні аб чым не разважаючы. Гэта павінны мець на ўвазе ўсе мясцовыя ўлады, і ўсім цяжарам сваіх апаратаў налегчы на збор падатку, каб ён сваёчасна быў выпэўнены.

Мы ўжо ня гэтага даўно пісалі, што падатак ня будзе цяжкім ні для сялян ні для рабочых.

Хто мала мае заробтку, альбо зусім яго ня мае, той вызваецца ад падатку. Наогул-жа сяляне і рабочыя плаціць вельмі назначную суму. Савецкі ўрад, як і заўсёды, і тут больш усёго націскае на непрацоўны гандлёвы элемент, у руках якога знаходзіцца легка здабыты капітал.

Сяляне з радасьцю павінны адгукнуцца на гэты падатак, бо ён пойдзе на адраджэньне іх жа гаспадаркі, павінны акуратна як адзін унесці яго, бо гэтым яны дапамагаюць самі сабе.

Гэтым падаткам мы змагаем яшчэ аднаго ворага—змагаем заняпад на сельска-гаспадарчым фронце. Ніхто, вядома, не паткадуе невялікую долю свайго заробтку, каб гэтым самым умацаваць грунт нашай маладой Савецкай рэспублікі.

Сельская гаспадарка—гэта тая сіла краіны, якая падыме на пэўную вышыню ўсе галіны нашай буйнай і дробнай прамысловасьці і павірае жыцьцё па шляху эканамічнага разьвіцьця; гэта сіла, якая замудуе новыя камуністычныя формы жыцьця нашай рэспублікі.

фактаў, якія да ведама часопісаў не даходзяць.

Словам выходзіць тое, што на слухіх куткох тых, хто павінен быў трымаць руль новага жыцьця ў сваіх руках і вясці селянскую беднату наперад, у некаторых мясцох вусім іначай глядзяць на справу—глядзяць на свае пасады, як на кароўку, якую трэба даць.

У большасці гэта асобы з кулацкіх сямей, якія заўсёды па вёсках выходзяць панамі ўсялякіх становішчаў.

Гэтак было да сьголетніх выбараў у Сельсаветы і Воліспалкому.

Так не павінна быць далей.

Як паказваюць выбары ў Слуцкім, у Сельсаветы ў большасці праходзяць адмабілізаваныя чырвоныя. Вядома цвёрда стаіць на варце. Кулакі, прада, ня сьпяць. Напрыклад, у некаторых мясцох Старобінскай воласьці яны ровнымі хітрыкамі стараліся пралезьці ў Савет, але бедната паказала ім належае мейсца.

Магчыма, што ў іншых мясцох ім зноў удалася зрабіцца «начальствам».

Магчыма, што некаторыя з нова-выбраных таксама будуць ісьці па шляху ранейшых владарыяў па дарове хабара і п'янства,—але такое «начальства» прыдзецца стрымліваць.

Дзе толькі зноў здарыцца такі факт, калі «начальства» ўвойдзе ў старадаўнюю ролю, дык трэба, каб бедната мела сваё шлімае вока над гэтымі асобамі. Трэба аб гэтых прыслайцах весткі ў газеты і ў тым установы, якія могуць мець уплыў над «начальствам»,—г. в. у павеці і ў Менск.

Да гэтага часу практыкавалася так, што калі выбары канчаліся, калі перадавалі кіраваньне воласьцю ці Сельсаветам у рукі адзіных асоб, дык сяляне, споўнішы гэты абавязак, болей ня ўмешваліся ў справы.—Сельсавет разьбіраў. Воласьць хай робіць што хоча—звычайна гаварылі людзі.

Далей гак не павінна быць. Вясковая бедната павінна мець наворчае вока над сваімі выбарнымі пастаяна. Тады толькі ня будуць паўтарацца патрыярхальныя ўчынікі прынцыпальнага «начальства» і пачнецца напярэддэ будаўніцтва новага жыцьця.

Апрача гэтага, калі ўжо хто ў Сельсаветы ці Воліспалкому прызначаны ў праступку (п'янства, хабарніцтва і г. д.), дык кара на такіх асоб павінна быць паложана ў некалькіх ступнях больша, чымся на звычайных грамадзян.

Толькі пры такіх страсіх і энэргічных мерах да некаторых правадыроў Сельсаветаў і Воліспалкому бедната вёскі пачне жыць новым камуністычным, творчым жыцьцём.

Лезанская канфэрэнцыя.

Топчудца на адным мейсцы.

ЛЭЗАНЬ, 27-11. Праца Лэзанскай канфэрэнцыі ідзе вельмі слаба. Раշэньне аб прадстаўленьні Баўгарыі выйсьці к Эгэйскаму мору адсрочана. Грэцыя прырэчыць патрабаваньням Баўгарыі. Вядуцца патаемныя хітрыкі вакол нафты. Амэрыканцы палюхаюць ангельцаў, дабіваючыся ўдзелу ў скарыстаньні мэсапатамскай нафты.

Пазіцыя Расей ўмацавалася.

ЛЭЗАНЬ, 27-11. На канфэрэнцыі лічыць, што пазіцыя Расей значна умацавалася ў зьвязку з дэкларацыяй Чайльда. Спэтаканьне Вароўскага з Ісмед-пашой зрабіла вальнае ўражаньне.

Дзеля перамаўленьня ў Расей.

ЛЭЗАНЬ, 27-10. У Лэзань прыехаў Лушэр. Спэдыюцца, што яго прыезд выклікае жаданьнем увайсці ў перамаўленьні з Савецкай Расей.

Ультыматум расейскай дэлегацыі.

ГАННОВЭР, 28-11. Тав. Ракоўскі перадаў у Лэзані ноту, якая выма-

гае дапушчэньня Расей да працы канфэрэнцыі на аднальковых са ўсімі вялікімі дзяржавамі ў правах. У выпадку адкаву Савецкай дэлегацыі пакіне канфэрэнцыю.

Не пакідаюць сваіх надзеяў.

У Парыжы выдаўна адбылася канфэрэнцыя расейскіх манархістаў, на якой разглядалася пытаньне аб кандыдаце ў манархі на расейскі трон. Вышты вялікі князь Мікалай Мікалаевіч праслаў канфэрэнцыі ліст, у якім заяўляе, што ён згодзен сесці на расейскі трон, калі на тое будзе воля народу.

Туркі цвёрды ў сваіх патрабаваньнях.

ПАРЫЖ, 27-11. У надзёлю ў Лэзані адбылася некалькі прыватных нарад між Баррерам, Барзанам, Ісмед-пашой і Чайльдам. Пасяджэньне тэрыторыяльнай камісіі адложана па просьбе Ісмед-пашы, які чакае інструкцыі з Ангоры. Спэдыюцца, што Турэччына і Расей супольна патрабуюць адмены кантролю вялікіх дзяржаў над пралівамі і забароны праходу ваенных суднаў.

У Намеччыне.

Заснаваньне рабочага ўраду.

БЭРЛІН, 28-11. 25-га лістапада адчыніўся партэйтаг саксонскай камуністычнай партыі. Партэйтаг аднагалосна ўхваліў меру, зробленую партыяй для заснаваньня рабочага ўраду. Партэйтаг вызначыў дзе сьць умоў уваходу камуністаў у рабочы ўрад.

БЭРЛІН, 27-11. Прэзыдыум саксонскай камуністычнай партыі ў сваім адказе сацыял-дэмакр. пачьвердзіў сваю згоду прымаць удзел у рабочым урадзе, калі апошні палком скарыстае свае правы ў інта-

ресах пралетарыату. Камуністычная партыя згаджаецца выставіць агульную з с.д. праграму ўраду.

Нямецкае чарнасотніцтва расьце.

БЭРЛІН, 28-11. Камуністы ўнеслі ў ляндаг запытаньне наконт аспаскі і авантур, якія растуць справа. Камуніст Пік у ляндагу заявіў, што нямецкія контр-рэвалюцыянеры рыхтуюцца зрабіць рабочым крываваю лязьню.

Нямецкі фашысты ўзмацняюць сваю арганізацыю. Кэпіталісты даюць чарнасотнікам вялікія грошы. Адзін Крупп ахвергаваў 12.000.000 марак.

Розныя весткі

К Брусельскай канфэрэнцыі.

НАУЭН, 28-11. Віды на Брусельскую канфэрэнцыю з кожным днём горшача. Амэрыка адмаўляецца абгаварываць пытаньне аб скасаваньні эўрапейскіх даўгоў. Пуанкаре адмаўляецца зьменьшыць рэпарацыі.

Беспрацоўе ў Швэцыі.

СТАКГОЛЬМ, 27-11. Лім беспрацоўных у Швэцыі дасягае 37.000 чалавек. 12.000 не атрымліваюць ніякай дапамогі.

Адмовіліся ад утрыманьня ўцекачоў.

ПЕКІН, 27-11. Японская ўлада афіцыйна заявіла, што расейскія ўцекачы в Уладывасток, якія зва-

ходзяцца ў Карэй, ня могуць далей утрымлівацца японскім урадам і павінны вярнуцца ва Уладывасток.

Гвалты паліцыі.

РЫМ, 27-11. Міланская паліцыя забараніла сацыялістам рабіць сходкі. Рымская паліцыя забараніла Ляццары прачытаць даклад аб зьданых сацыялізму. Разгромлена друкарня камуністычнай газеты. Некалькі рабочых друкарні забіты.

Суд над камуністамі.

ВАРШАВА, 27-11. У Львове трэці дзень спэцыяльнае справе камуністаў. Абыняе Гроссэр заявіла, што яна не прызнае кампетэнцыі буржуаўнага суда і адмовілася назваць членаў ЦК камуністычнай партыі.

Тэза стымліваць «начальства» па глухіх куткох.

Правіцця заўсёды многа адстае ад гарадскога цэнтру. Жыцьцё па валасьцях і вёсках ідзе наперад болей маруднымі крокамі. Там вытварыла свой кансерватыўны быт, які адрава не ператворыць.

Калектыўная творчасць новага жыцьця можа мець посьпех у вёсцы тады, калі правадчыры яе, працаўнікі Воліспалкому, адмаўляюць свайму назначэньню, калі яны людзі шырыя і сумленныя—гэта раа, а другое, калі яны праўдывыя абаронцы інтарэсаў беднаты.

Але што мы бачым на фактах: бачым тое, што вясковая абстаноўка робіць уплыў на валасных дзелчоў.

Работнікі воласьці пачынаюць глядзець на сябе, як на такое «начальства», якое можа рабіць усё па свайму капрызу, на свой капыл.

То надзяляюць зямлэй за пуды вясковае кулацтва, як гэта мела мейсца ў Ігуменскім павеце, у Цітаўскай воласьці; то яны пасвойму распараджаюцца лесам і ўжываюць стара-паліцэйскія прыёмы, як напр. было ў урочышчы Кайкава, Самазхвалавіцкай вол. (гл. «Вел. Вёскэ» за 28 лістапада); то «начальства» проста робіць адно, што п'е самагонку. Гэтакімі фактамі напоўнены ўсе нашыя газеты. І мы пэўны, што сьць у дзесьці разоў больш такіх

Нямецкія сацыял-дэмакраты і рабочы дух.

У Варшаве толькі што адбыўся кангрэс фабрычна-заводскіх камітэтаў, рабочых арганізацый, якія створаны нямецкай рабочай класай дзеля абароны ад зьдэку капіталістаў, гаспадароў фабрык і заводаў. Гэты кангрэс яскрава паказвае як класова свядомыя нямецкія рабочыя адносяцца да сацыял-згоднікаў, нямецкіх сацыял-дэмакратаў. Гэты кангрэс паказвае таксама, якая палітычная партыя найлепш змагаецца за інтарэсы рабочай класы, якой партыі вераць класова свядомыя рабочыя. З агульнага ліку дэлегатаў кангрэсу (841) камуністаў—647 і камуністычнай рабочай моладзі—17, у той час, як сацыял-дэмакратаў—38, а незалежных сацыял-дэмакратаў—22. Рэшта—беспартыйныя і дробныя групы.

Гэты кангрэс класова-свядомых нямецкіх рабочых паказвае, што нямецкая сацыял-дэмакратыя не карыстаецца поспехам сярод рабочых масаў. А чаму? А таму, што яна не абараняе інтарэсаў рабочай класы. Палітычныя партыі больш прыслуховваюцца да прамоў Стэндэса, чым да стогнаў рабочых, гіну-

чых ад надмернай працы і цяжкага жыцця.
Прадстаўнікі рабочых Рэйнскага прамысловага вобласці зацьвердзілі, што настроі сярод рабочых масаў іх раённыя вельмі баявы. Дэлегат „рабочага ўраду“ карыстаецца сярод іх вялікай прыхільнасцю, і рабочыя гатовы на экзатыўную чынасьць дзеля ажыццяўлення гэтага дэлеганта.
Можна думаць, што Нямецчына знаходзіцца перад новым пераходам абстрактнай класавай барацьбы. Нова-створаная рада міністраў, хоць і называецца „чыста-дэлевава“, аднак яна мае ясна-выяўлены буржуазны характар. Эсдэкі ў новую раду міністраў не увайшлі, яны нават трымаюцца апазіцыяна, але з другога боку яны ня маюць рашучасці прылучыцца да рэвалюцыйных рабочых дзеля дружнага супольнага змаганьня з буржуазіяй. У рэзультата гэтага, імі незадоволена і буржуазія і пралетарыят. Калі нямецкі пралетарыят пераможа (а гэта будзе раней ці пазней), то ён не забудзецца аб гэтым павязаньні нямецкай сацыял-дэмакратыі напярэдадні рашучай барацьбы.
А. Р.

ком'ячэйкі і павятовага вых. камітэту, зьезд пачаў сваю чынную працу. На чарзе дзялілі вольныя зямлі, прапоўнае землякарэстаньне, грашовы падарок падатак, справаздача Валіспалкому і выбары.
Усе пытаньні слушалі ўважна і рабілі адпаведныя пастановы. У пытаньні аб працоўным землякарэстаньні зьезд заявіў: „Вітаючы новы закон аб працоўным карыстаньні зямлі, зьезд прапануе новавыбранаму Валіспалкому строга прытрымлівацца гэтага закону ў правядзеньні зямельнай палітыкі і налегчы ўсе сілы да таго, каб у хуткі час правесці яго ў жыццё ў валасным абшчыне. Пажадана, каб новы закон знаходзіўся ў кожным сельсавеце“.
Зьезд выказаўся за патрабаваньні вайхутчэйшага выпраўленьня да тэрміну ўсіх падаткаў. Хлеб, які селяны прыдаецца абменьваць на грошы, павінен папасці выключна ў рукі дзяржавы. Ні фунту на прыватны рынак.
Зьезд прызнаў працу Іспалкому здавальняючай. У склад новага іспалкому выбраны 2 былых чырвоныхармейцы і адзін стары член іспалкому. На павятовы зьезд выбраны 10 дэлегатаў ад воласці і 9 ад вайсковай часткі. Усе пытаньні дэлегаты выслушалі з вялікай увагай. На кожнаму пытаньню пачыналіся спрэчкі, у якіх дэлегаты прымалі чыныны ўдзел.

Бюльлетэнь № 121

Менскай Мэтэаролёгічнай Станцыі Галоўнай Фізычнай Абсерваторыі пры Менскай Дасьледчай Балотнай Станцыі.

За 28 і 29 лістапада 1922 году.

СТРУМЕНТ	1 гадына		
	дню.	9 гадз. вечара.	7 гадз. раніцы
Баромэтр	743,9 ^{mm}	743,0 ^{mm}	738,3 ^{mm}
Тэрмомэтр	-6,6°	-9,9°	-11,8°
Максымальны тэрмомэтр	-6,6°	-5,5°	-9,8°
Мінімальны тэрмомэтр	-12,4°	-11,8°	-12,3°
Вільгаць параўнаўчая	74%	95%	97%
Асадкі ў міліметрах	—	—	—
Грунтавы тэрмомэтр на глыбінні 0,8 м.	1,8°	1,8°	1,8°
Флюгэр (сіла ветра—мэтраў у секунду)	Запішэ. Пд.Пд.У-1 Пд.Пд.У-1		

Раніной густы шэрань.

ПА МЕНСКУ.

Праезд польскай дэлегацыі.

Учора праз Менск прыехала з Варшавы ў Маскву польская дэлегацыя на канфэрэнцыю па разброеньню, якая заўтра адчыняецца ў Маскве.
Дэлегацыя складаецца з 8 чалавек. На чале яе — князь Януш Радзівіл.
Студэнцкія артэлі.

У некаторых вышэйшых вучэбных ўстановах м. Менску, дзе маюцца студэнты, жадаючы атрымаць працу, па ініцыятыве Біржы Працы арганізаваны 4 артэлі з 370 чалавек. Артэлі будуць скарыстаны для рознай працы.

Згублены:

- 1) Парт. біл., выд. Маскоўскай арганізац. № 127033; 2) ліч. карт., выд. Менск. Пав. Ваен. Кам., Дрэйвіна В. С., кв. 5894-5895.
- Пасьведч. аб скарня. вольфака пры В. Дз. П. І. № 2384 і прыраўненьне к рабфаку № 2615, Гэнтэра Ю. І., кв. 5896.
- Ліч. карт., выд. Койдаўскім Вал. Ваен. Аддз. ур. 1889г., Шапіра Ф. С., кв. 5898.
- Часовы від на жыхар., выд. Менск. Гар. Міліц., Гребенчыка І.І., кв. 5899.
- Часовы від на жыхар., выд. Менск. Гар. Міліц., Дрэйвара Я. В., кв. 5900.
- Пасьведч., выд. Менск. Падарсцягі Тэхнік., Жукоўскай О. П., кв. 5901.
- Пашп., выд. Менск. Гар. Пашп. прав., Таублін Маршлі., кв. 5903.
- Пашп. сямейны, выд. Менск. Мясч. Упраў., Лібэрштэйнаў Ш. І. і Ш. Х., кв. 5903.
- Пашп. сямейны, выд. Менск. Мясч. Упраў., Дыкштэйнаў Ш. Г. і Х. Э. М., кв. 5904.
- Ліч. карт., выд. Менск. Пав. Ваен. Кам., Тасмана Б. Е., кв. 5905.
- Часов. від на жыхар., выд. Менск. Гар. Міліц., № 14495. Рабіновіча А. І., кв. 5906.
- Пасьведч., выд. ваен. санітарн. падзэдз. пры Н. К. А. З. Беларусі, Рабіновіча А. І., кв. 5907.
- Мэтрычн. выпіс, выд. Менск. Заксам ур. 1905 г., Чымчука А. В., кв. 5908.
- Пашп., выд. Менск. Мясч. Упраў., Язельных К. А. і З. Х., кв. 5852.
- Ліч. карт., выд. Мазырскім Пав. Ваен. Кам. Хомца В. В., кв. 5888.
- Пашп., выд. Слуцкай Пав. Гар. Міліц., Апеціна М. Н., кв. 5762.
- Пасьведч. асобы, выд. Цэнтра-земскіклад № 3200, Меліноўскага В. П., кв. 5909.
- Пашп. бестэрм., выд. Гайна-Слабодзім Вал. Упраў. № 362, Глеўскага О. А., кв. 5910.
- Учотн. карт. на княз, выд. Бяляруцкім Вал. Ваен. Аддз. № 4, Вальковіч Ф., кв. 5911.
- Часов. від на жыхар., выд. Менск. Гар. Міліц., Патапавіч Е. А., кв. 5912.
- Ліч. карт., выд. Ігуменск. Пав. Ваен. Кам., Шапіра Д. І., кв. 5913.
- Членск. кн., выд. саюз. будаўнікоў № 152, Лекаў І. З., кв. 5914.

Усебеларускай выстаўцы.

У Наркамдзеле адбылася нарада праца па збору матэрыялаў па ахове народнага здароўя для выстаўкі ў Усебеларускаму Зьезду Саветаў.

Хаты-чытальні.

Глоупалітасьветам зьвернена запыт аб асабілай увазе па пастаўку справы ў хата-чытальнях. Загатоўлена 100 бібліятэчак, большай часткай з сельска-гаспадарчай літэратуры, якія адсылаюцца на месцы.

Катэдра гісторыі расейскай літэратуры.

Прафэсар Донскага Універсітэту І. І. Замочін назначан прафэсарам Б. Д. У. па катэдры гісторыі расейскай рэвалюцыі.

Нарушэньне выбірацельнага закону.

(Пав. Вярхушына, Горкаўскай вол. Бадр. пав.).

На выбарах у сельсавет, згодна канстытуцыйнага права было аднята права голасу ў мясцовага жыхара, які мае смалкуруны завод, а яго супольнік, які мае з ім роўны прыбытак у гэтым прадпрыемстве, ня толькі прымаў удзел у выбарах, але карыстаўся асабілай прыхільнасцю кіраўнікоў выбарамі. Вы быў выбраны ў сябры сельсавету і цяпер зьяўляецца прадстаўніком ўлады.

Вінаваціць грамадзян за тое, што галасавалі за такога тыпа, нельга, бо тут яшчэ пануе страх перад такою асобай, брат якой у свой час быў міліцыянерам і гаспадаром той жа заводу.

Выбіраюць камуністаў.

(Менскі навет).

Ва ўсіх валасцях Менскага павяту закончыліся валасныя зьезды саветаў. Выбраны новыя воліспалкомы, у якіх увайшла многа чынных працаўнікоў, у большасьці камуністы. Трэба адзначыць, што ў гэтым годзе, у параўнаньні з мінулым, зроблены аграмадны посьпехі ў саветазачыць вёскі і падзяццалі аўтарытэту партыі. Нідзе камуністычным фракцыям не прыходзілася адстаіваць сваіх кандыдатаў. Беларускае волясьце, іспалком якой складаецца з беспартыйных, прыслала дэлегацыю ў Астрашыцка-Гарадзеньскую кам'ячэйку з просьбай даць ім да перавыбару ў іспалком камуністаў.

Старасельская воласці Менск. пав.).

Надаўна закончыўся валасны зьезд. Праца праходзіла нармальна. Да ўсіх пытаньняў дэлегаты адпалізілі з вялікай уважлівасьцю. На зьездзе было шмат грамадзян.
Па дакладу аб міжнародны і ўнутраным становішчы РСФСР прынята рэзалюцыя, якая прызнае правільнай лінію Саветскага ўраду.
Стары іспалком меў выгавар, галоўным чынам палітоўна-валантарэўскае Сьпіскае прапанаваная камуністычнай фракцыяй прымаўся без асобных спрэчак.

Вынікі выбараў вольныя: у воліспалком выбраны 2 камуністы і 1 беспартыйны, на павятовы зьезд—5 камуністаў і 2 беспартыйных, у вал. зямельную камісію—1 камуніст і 1 беспартыйны.
Такім чынам, адрача выбраных на зьездзе ў органы іспалкому прашло 8 камуністаў.
З увагай быў праслухан даклад аб грамадзянскай аграміі.

Чыныны саветы.

(Сьлімавіцкая вол. Ігуменск. пав.).
Закончыўся валасны зьезд саветаў. Заслухаваны прывітаньні ад

IV кангрэс Камуніст. Інтэрнацыяналу.

Справа асьветы.

МАСКВА, 28-11. На пасяджэньні Кангрэсу Камуністычнага Інтэрнацыяналу 27-га лістапада Гэрле ў дэкладзе аб асьветнай працы камуністычнай партыі кажа, камуністычныя партыі павінны падгатаваць спецыялістаў па асобных галінах партыйнай працы, павінны прымаць удзел ва ўсіх пралетарскіх культурных арганізацыях, карыстаючыся з рэвалюцыйнай мэтай мастацтва, спэну, кіно.
Італьянская партыя камуністаў з 30 гадоў практыкае Р.К.П. у галіне агітацыі і прапаганды. Р.К.П. вяла і цяпер інтэнсіўную прапагандыную працу. Уся асьветная праца ў Расеі вядзецца пад кіраўніцтвам партыі Рабочых Расеі ў час міжнароднай рэвалюцыі змогуе таксама стварыць падтрымаць міжнародны

пралетарыят у яго барацьбе.
Кашан у дэкладзе аб Версальскім дагаворы кажа, што спробы буржуазіі ў Лізані і Вруселі напавіць памылкі Версальскі дарэжны. Нямецчына ня здольна плаціць вагворную кантрыбуцыю. Французская буржуазія імкнецца к акупацыі Рэйна і Рурскай вобласці. Французская камуністычная партыя супольна з нямецкай павінны змагацца супраць Версала.
Пятнін ад імя прэзідыуму вітае прыехаўшага на кангрэс італьянскага дэлегата Джэнары, ранавага фашыстаі. Спатыянны бурнымі апэдысмэнтамі, Джэнары заяўляе, што італьянская камуністычная партыя ня зломана і прадаўжае змагацца.
Кангрэс пастанаўляе паслаць прывітальную тэлеграму Усеіндыскаму Кангрэсу Прафэсыянальных Саюзаў у Лагоры.

Ігі Кангрэс Прафэсыяк. Інтэрнацыяналу.

Арганізацыйнае пытаньне.

МАСКВА, 28-11. На пасяджэньні Кангрэсу Праф. Інтэрнацыяналу 27-га лістапада абгаварваўся дэклад Лавоўскага па арганізацыйнаму пытаньню. Дэлегат Чэхаславакіі выступіў у абарону прынятых зьездам чырвоных праф. саюзаў Чэхаславакіі прынятаў утварэньні адзінага вялікага саюзу, які аб'яднаў бы рабочых усіх нацыянальнасьці і ўсіх галін вытворчасці. Адаарыс—прадстаўнік Італіі—спыняючыся на практыцы італьянскага праф. руху, адначай пагубны ўплыў прафэсыянальных чыноўнікаў у вярхох праф. саюзаў. Адварыс адзначае, што фашызм зьяўляецца дэгічным працягам рэфармізму. Пасьля рэвалюцыйных выступленьняў італьянскага пралетарыату ў 18—20 годзе буржуазія зразумела, што дэмакратычная дзяржава не зьяўляецца дастатковай апорай дзеля паратунку буржуаінага строку, і паклала ўсе надзеі на фашыстаў. Фашысты прагнуць паставіць прафэсыяны на службу буржуаінай дзяржаве і дакаваюць, што ў членаў іхнай арганізацыі даходзіць да аднаго міліёну. Гэта лічба можа быць праўдліва, але яна ня можа нікога зьдзівіць, бо ў не-

кастрых мясцовасцях рабочыя ішлі ў фашыстскія арганізацыі пад пагрозай гвалтаў. У прамысловых цэнтрах фашысты ня маюць за сабой грамадаў рабочых.
Прадстаўнік Гішпаніі адзначаў, што ўсе згодны з тым, што саюзы павінны будавацца па вытворчаму прыпынку, але на практыцы ўжываньне гэтага прыпынку выклікае шэраг перашкодаў, якіх трэба зьнішчыць. Трэба прытрымлівацца гішпанскай практыкі ўтварэньня адзінага саюзу над вытворчымі сьцьдзімі, але нельга ўжываць адзін саюз у прыпынку.
Прадстаўнік Італіі адзначаў, што трэба прымаць пад увагу дзьве апасі: з аднаго боку дэжавы дух у некаторых мясцовых саюзах, з другога боку—бюракратыям, які зьвіў сабе гняздо з цэнтралізаваных амстэрдамскіх саюзаў, што зьяўляецца пагрозай пры цэнтралізацыі чырвоных прафэсыянаў. Гэтыя апасі магчыма зьніваць толькі праз умелае злучэньне фэдэралізму і цэнтралізму. Урашце, ён адзначаў, што фэдэралізм пусьціў глыбокія карані ў сындкалістскіх колах Гішпаніі і Францыі. Прафэсыянальны Інтэрнацыянал павінен з гэтым лічыцца, каб ня даць зброю ў рукі анархістаў.

Надзейныя Саветы.

Дукорская вол., Ігуменск. пав.).
Перавыбары ў Сельсаветы па вольніцкіх законах 11 лістапада. У сельскія саветы ў большасьці вынадаў (старшыні) прайшлі надзейныя чарышы, выступаючыя вольна-выбарцельнай камісіяй і кам'ячэйкай.
19-га лістапада адчыніўся валасны зьезд. На зьезд прыйшлі ўсе дэлегаты. Даклады сьляне слухалі з увагай. Выбары прайшлі добра. Да выбараў зьезд аднаўся вельмі сур'ёзна. У новы склад Вал. Выканаў-